

ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 237 (6514) 14 кастрычніка 1939 г., субота ЦАНА 10 КАП.

УЗОРНА ПРАВЕСЦІ ЗІМОЎКУ ЖЫВЁЛЫ

Годы другой сталінскай пяцігодкі азнаменавалі буйнейшымі поспехамі сацыялістычнай жывёлагадоўлі. У нашай рэспубліцы, як і ва ўсёй краіне, з года ў год расце пагадоўе жывёлы, а разам з гэтым павялічваецца і прадуктыўнасць. Дастацова сказаць, што з 1 студзеня 1934 года па 1 студзеня 1939 года прырост пагадоў жывёлы ў калгасах БССР склаўся на буйнай рагатай жывёле 90,7 проц., на конях — 44,5 проц., на свінях — 57 проц., а на авечках — 237 проц.

Такая тэмпаў прыросту жывёлы ніколі не ведала і не магла ведаць ні адна капіталістычная краіна. Такія тэмпы аказаліся магчымымі толькі ў нашай краіне, дзе перамог калгасны лад.

Партыя і ўрад усё час ад часу многы ўвагі развіццю сацыялістычнай жывёлагадоўлі, як важнейшай крыніцы далажнага росту заможнасці калгаснай вёскі і забеспячэння патрэб шырокіх мас насельніцтва. Рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) і прынятыя тры месяцы таму назав Соўнаркомом Саюза ССР і ЦК ВКП(б) пастанова аб мерах прымянення па развіццю грамадскай жывёлагадоўлі ў калгасах з'явіліся для ўсёй калгаснікаў і спецыялістаў сельскай гаспадаркі разгорнутай буйной праграмай далажнага ўзросту сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Паспяхова ажыццяўленне гэтых рашэнняў партыі і ўрада перш за ўсё залежыць ад таго, накіраваны мы зноў і зноў удзіліваць жывёлагадоўчыя фермы і арганізаваць сыстэму цэлаўтварэння жывёлы. Між тым, у разе раённа-рэспубліканскай арганізацыі новых ферм, а таксама ўмацавання і пашырэння існуючых ферм ідзе велікая марудна.

Вось, напрыклад, Прапойскі раён. Каб хутчэй пагадоўе жывёлы да ўстаноўленага рашэння партыі і ўрада мінімуму, трэба даўкамплектаваць 4 фермы буйнай рагатай жывёлы на 165 гадоў. Закупленыя калгасамі толькі 55 гадоў. Трэба даўкамплектаваць 86 свінгадоўчых і аўцадоўчых ферм, а 12 ужо арганізаваны. Аднак, у раёне кар'яўныя фермы не даўкамплектаваны, новыя фермы да гэтага часу не арганізаваны. У Аршанскім раёне 15 калгасў не прыступілі да ўкамплектавання свінгадоўчых ферм. Не лепшае становішча і на іншых вёсках жывёлы. Не прыступілі да ўкамплектавання кар'яўныя фермы і ў Могілёўскім раёне. Такае становішча і ў многіх іншых раёнах рэспублікі.

Замежныя работнікі пусцілі на самапек гэтае важнейшае мерапрыемства па развіццю грамадскай жывёлагадоўлі. Яны не дапамагаюць сельгасуладжам набывць жывёлы ў калгаснікаў і ў не членаў калгасу. Партыйныя і савецкія арганізацыі ўсё раённа і абласцей рэспублікі. Наркмаз і яго мясцовыя органы абавязаны рашуча і як мага хутчэй выправіць даную памылку і навярстаць упушчанае. Гэтаму абавязваюць указанні СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб тым, што вераснем і кастрычнікам з'яўляюцца рашучымі месяцамі ва ўкамплектаванні ферм.

Набліжаецца зіма. Жывёла прыляе на стойлавае ўтрыманне. Ёй павіна быць забеспячана цёплая і сытая зімоўка. Аз гэтага ў рашучай ступені залежыць ад таго, як будзе ўмацавана грамадская жывёлагадоўля ў калгасах.

Перадвая калгасы, якія правільна зразумелі свае задачы, па-большэвіцку змагаюцца за цэлаўтварэнне і сытую зімоўку. Возьмем, напрыклад, калгас «Кастрычнік» Хойніцкага раёна. Там ёсць тры фермы, у адной толькі МТФ — 238 гадоў. Сярод жывёладоўцаў — німаля выдатных людзей, лепшых стажанатаў. Іван Пілак 9 год працуе закладчыкам цялят. Ён вырасціў для калгаса 640 цялят, не дачуішы ніводнага вышукі пазыжку. Калгас заканавае падрыхтоўку да зімоўкі.

Або ўзяць калгас імя ДПУ Мінскага раёна. Тут таксама закончана падрыхтоўка да зімоўкі, поўнасна падрыхтаваны памішкі, жывёла забеспячана высокакачэсным кармамі. Уважліва падрыхтоўка зімоўкі праводзіцца з года ў год, а гэта саўвядомы павелічэнне прадуктыўнасці жывёлы і росту даходаў. У 1937 годзе калгас атрымаў прыбытку ад жывёлагадоўлі 47,1 тыс. рублёў, у 1938 годзе — 66,3 тыс. рублёў, а за першае паўгоддзе 1939 года — 45,3 тыс. рублёў.

Але так наступіць дабра не ўсюды. Вось прымае калгас і раённа, якія правядуць абурэнню беспаспяхоўнасць да арганізацыі зімоўкі жывёлы. У Віцебскім, Дрысенскім і Дубровенскім раёнах Віцебскай абласці зрываецца падрыхтоўка цэлых памішкінаў для жывёлы. Калгас «Іскра» Віцебскага раёна «будзе» Сталін з 1936 года, скотны двор у калгасе «Комітэц» таго-ж раёна будзе за 1937 г. Прычым ні адна з гэтых пабудоў яшчэ не закончана.

Тако-ж становішча ў Быцэўскім раёне Могілёўскай абласці. У раёне не адчуваецца клопатаў аб хутчэйшым сканчэнні будаўніцтва планавых памішкінаў для жывёлы і аб уцямленні хлявоў. У сельгасгаспадарчай аперы «Рашацкі» гэты год будавалі кар'юі і нарэшце спынілі будаўніцтва. У калгасе «Вольшчы» Глухскага сельсавета таго-ж раёна няма кар'юі і свінгадоўчых.

Не менш важнае значэнне набывае партыя ад поўным захаванні кар'юі і іх разнапланавым скарыстанні. З практыкі мінулых год вядома німаля фактаў, калі калгасы, якія з восені мелі дастаткова кар'юі, пад вясну аказаліся ў пажыжкі становішчы з той прычыны, што кар'юі становіліся без уліку, а часамі паваліліся і раскваліліся антыкапітальнымі элементамі. Трэба рашуча паняць і паўтарэнне таго-ж габельнай практыкі. Ахова кар'юі, кантроль за іх разкваліненнем павіны быць даручаны лепшым калгаснікам, якія на справе даказалі сваю адданасць калгасу і сваяму і благаўстае выграваюць разквалітаны калгаснага дабра.

Важны калгас павінен мець кар'юю балансу. Трэба сур'ёзна ўлічыць усе магчымыя калгасы ў набыванні кар'юі. Усе ачыткі зернавай гаспадаркі — сарма, мякіна — таксама могуць быць скарыстаны для кар'юі. Вада іх толькі падрыхтаваць належным чынам.

Апрача гэтага, правільна арганізаваная зімоўка — значыць паўсямясна забеспячыць большэвіцкі парадак на фермах, пачынаючы з абяздзячэння і догляду за жывёлай, правільна арганізаванай працы і сістэму алгаты работнікаў.

У калгасах рэспублікі шырока разгортаецца сацыялістычнае спаборніцтва за права ўзлезу на Усеазаўнай сельгасгаспадарчай выставы ў 1940 годзе. Гэты рух ахвотна ўсё большую колькасць работнікаў сацыялістычных ферм. Задача партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных работнікаў заключыцца ў тым, каб падтрымаць ініцыятыву калгаснікаў і гэтым самым можаць валі перадавікоў сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Па ўсёй нашай краіне шырокая сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу 22-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Азімак пачеў-жа вялікае свята ўзростам большэвіцкай работы на фермах! Узорава падрыхтоўка і арганізавана правядзём зімоўку жывёлы!

У калгасах рэспублікі шырока разгортаецца сацыялістычнае спаборніцтва за права ўзлезу на Усеазаўнай сельгасгаспадарчай выставы ў 1940 годзе. Гэты рух ахвотна ўсё большую колькасць работнікаў сацыялістычных ферм. Задача партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных работнікаў заключыцца ў тым, каб падтрымаць ініцыятыву калгаснікаў і гэтым самым можаць валі перадавікоў сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Аб устаўленні адзінага выхаднага дня ў раённых установах БССР

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

11 кастрычніка 1939 г. г. Мінск.

Практыка работы паказала, што існуючы ў раёнах БССР парадок выхадных дзён (не агульных дзень ва ўсёх установах і арганізацыях) перашкаджае правільнай арганізацыі работы, у сувязі з чым Совет Народных Комісароў БССР п. А. ПАСОНИН, Кіраўнік Спраў СНК БССР Ф. МАНЕЕНКА.

Народных Камісараў БССР пастанавіла: Устаўніць адзін выхадны дзень для ўсёх раённых установаў і арганізацый БССР — 6, 12, 18, 24 і 30 чыслаў кожнага месяца.

Старшыня Народных Камісараў БССР М. КІСЯЛЕУ, Кіраўнік Спраў СНК БССР Ф. МАНЕЕНКА.

ПРЫЁМ тав. МОЛАТАВЫМ УПАУНАВАЖАНАГА ФІНЛЯНДСКАГА УРАДА п. І. Н. ПАСОНИНІ

12 кастрычніка адбылася гутарка тав. Молатава з Упаўнаважаным Фінляндскага ўрада п. Пасоніні. У гутарцы прынялі ўдзел тт. Сталін, Памікін і Паўлюк СССР у Фінляндыі т. Дзераваўскі, а з боку Фінляндыі — фінлянскі Пасланік у Маскве п. Прые-Боскінен і эксперты п. А. Пасонен і п. І. Пякоп.

Гутарка прадаўжалася звыш годзіны.

ПЯВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

Прэзійум Вярхоўнага Совета СССР 12 кастрычніка ратыфікаваў дагавор аб перадачы Літоўскай рэспубліцы горада Вільня і Віленскай абласці і аб узаемадапамозе паміж Савецкім Саюзам і Літвой, заключаны ў Маскве 10 кастрычніка 1939 года.

ПРЫЕЗД У МАСКВУ ЛАТВІЙСКАГА ГАНДЛЁВАГА ДЭЛЕГАЦЫІ

12 кастрычніка прыбыла ў Маскву латвійская гандлёвая дэлегацыя. У ёй уключаюць: старшыня дэлегацыі тав. А. Берзіньш — старшыня Латвійскай Гандлёва-Прамысловай камеры. Нам. Старшыні дэлегацыі п. А. Кампе — дырэктар Дэпартаменту Міністэрства Замежных Спраў Латвіі і члены дэлегацыі: п. Я. Скувеніс, п. Ж. Шёнберг, п. А. Тамсон, п. Я. Зібарце і п. М. Калнынін.

На Беларускім вакзале прыбыўшых сустракі Памікін Наркома Знешняга Гандлёвага тав. М. С. Сцепаў, Паўлюк

СССР у Латвіі тав. І. С. Зотаў, Гандлёвы прадстаўнік СССР у Латвіі тав. В. Я. Терешчык, Задачыч Прытокальнім Алгасам Алгас тав. В. Н. Ваккоў, Задачыч тав. А. П. Васюкоў, в. а. Начальніка Аддзела Гандлёвых Дагавораў Наркмата Знешняга Гандлю тав. Д. Д. Мінусіч, Начальнік Прытокальнім Части Наркмата Знешняга Гандлю тав. С. А. Вшыкоў і састаў Латвійскай мейі ў Маскве на чале з Падзвычайным Пасланікам і Паўнамоцным Міністрам п. Ф. Калышыш. (ТАСС).

Сход партыйнага актыва горада Мінска

12 кастрычніка ў вялікай зале пачаўся сход актыва Мінскага гарадскога партыйнага актыва. На сходзе актыва ўдзельнічалі прадстаўнікі партыйных арганізацый горада і раённа-рэспублікі. Прысутнічала 1.800 чалавек.

Пад бурныя доўга не змаўкаючы аплачэннем сход актыва выбірае пачотны праўдны ў саставе членаў Паліўнай ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, тт. Дзімітрава, Тальмана, Хоце Дзяка, Дадара Ібаруры.

З вялікай увагай удзельнікі схода выслушалі зматэўны, насычаны ярмі фак-

там і лічбамі даклад сакратара ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка аб Заходняй Беларусі. У сваім дакладзе тав. Панамарэнка прывёў многа даных аб эканамічным становішчы Заходняй Беларусі і аб выключна пажыжкі, беспаспартым становішчы працоўных у буйной польскай дзяржаве.

На раздзель прыкладзе дакладчык паказаў выключную любоў і сімпацыю насельніцтва Заходняй Беларусі да вялікага Савецкага Саюза, да сваёй вызваліцельнай — доблеснай Чырвонай Арміі, да вялікага і мудрага Сталіна.

Тав. Панамарэнка расказаў аб той вялікай культурнай і гаспадарчай дапамозе,

якую КП(б)Б і ўрад БССР аказваюць сваім братам — народам Заходняй Беларусі. Дамаліцы падарыўна астанавіўся на вялікай рабоце, якая разгарнулася ў Заходняй Беларусі па падрыхтоўцы да выбараў у Народнае Сабранне, і адначасна выключна ўдзім і актыўнасць працоўных Заходняй Беларусі ў сувязі з пачаткам выбарчай кампаніі.

Тав. Панамарэнка заклікаў партыйны актыв пашырыць работу на ўсёх участках, шырока разгарнуць перадакстрычніцкае сацыялістычнае спаборніцтва і сустрэць вялікае свята Кастрычніка новымі вытворчымі пераможамі.

Сход партатыва аднадушна прыняў рэзалюцыю, у якой горада вітае мурную знешнюю палітыку Савецкага Саюза, далажна Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, якая ўзора выканала сваю гістарычную вызваліцельную місію. Сход абавязваў мінскія партыйныя арганізацыі і заклікаў усе КП(б)Б ўзмацніць культурную і гаспадарчую дапамогу працоўным Заходняй Беларусі, па-большэвіцку падрыхтавацца і правесці выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных, дастойна сустрэць XXII гадавіну Кастрычніцкай рэвалюцыі.

РЭЗАЛЮЦЫЯ схода Мінскага гарадскога партыйнага актыва ад 12 кастрычніка 1939 года

Актыв Мінскага гарадскога партыйнага актыва, сабраўшыся для абмеркавання даклада сакратара ЦК КП(б) Беларусі таварыша Панамарэнка, горада вітае, адрабае і поўнасна падтрымлівае звышнюю, мурную знешнюю палітыку Савецкага Саюза, тварцом і натхніцелем якой з'яўляецца вялікі праўдэр народаў СССР таварыш Сталін.

Пры браўчай дапамозе вялікага савецкага народа, доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі працоўны Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны скінулі з сабе ланцугі напьянальнага і сацыяльнага гнету польскіх памешчыкаў і капіталістаў, вызваліліся ад панскага іга і пачалі жыць свабодным і ічаслівым жыццём. Вось чаму першыя ўсе пачуці гарачай ўдзячнасці і прызнанальнасці працоўны Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны звяртаюцца да савецкага народа, Чырвонай Арміі, таварыша Сталіна — хто з'яўляецца тварцом і натхніцелем іх вызвалення.

Увесь савецкі народ гарызіцца выказанай і выхаванай большэвіцкай партыяй Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якая блісуча выканала сваю гістарычную місію, аказаўшы брыцкую дапамогу народам Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў іх вызваленні ад панавання польскіх памешчыкаў і капіталістаў. Мінскі партыйны актыв запэўняе, што ён прыкладзе ўсе намаганні к таму, каб яшчэ больш умацаваць нашу Чырвоную Армію, абарону нашай сацыялістычнай радзімы.

Партыйны актыв г. Мінска лічыць неабходным, каб бюро гаркома распрацавала план арганізацыйных мерапрыемстваў у справе аказання дапамогі працоўным Заходняй Беларусі. Партыйныя арганізацыі павіны накіраваць у Заходнюю Беларусь сваіх лепшых агітатараў у дапамогу Часовым Упраўленням для правядзення выбараў у Народнае (Напьянальнае) Сабранне. Шырока растлумачыць працоўным на прадпрыемствах, у калгасах і ўстановах становішча ў Заходняй Беларусі.

Важныя задачы стаяць перад Мінскай партыйнай арганізацыяй і ўсёй КП(б)Б у справе пасяховага і арганізаванага правядзення выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Партыйны актыв абавязан усё свае сілы і энэргію накіраваць на пасяховае правядзенне выбарчай кампаніі і забеспячыць новы перамогі сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Сход партыйнага актыва заклікае ўсёх камуністаў фабрык, заводаў, калгасу і саўтасу, устаноў і навучальных устаноў шырока разгарнуць перадакстрычніцкае сацыялістычнае спаборніцтва, дабіцца поўнага выканання ўсёх палітычных і гаспадарчых задач, якія стаяць перад партыйнымі арганізацыямі БССР, сустрэць XXII гадавіну Вялікага Кастрычніцкага свята новымі пераможамі.

Пад сцягам Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, дэманстравуючы сваё маральна-палітычнае адзінства і сваю згуртаванасць вакол большэвіцкай партыі, савецкі народ цвёрдым поступам ідзе да новых перамог сацыялізма, да вышэйшых камунізму.

Няхай жыве вялікая нескрушымая сталінская дружба народаў СССР! Няхай жыве таржаство ленынска-сталінскай напьянальнай палітыкі!

Няхай жыве наша доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія і яе напьянальце таварыш Варашылаў!

Няхай жыве мірная палітыка Савецкага ўрада!

Няхай жыве вялікі праўдэр народаў, друг і настаўнік таварыш Сталін!



ПЕРАДАКСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА. Уключыўшыся ў спаборніцтва імя XXII гадавіны Кастрычніка стаханавец механічнага цеха Малеўскага машынабудаўнічага завода імя Дзімітрава т. Штэйбак І. А. працуе на 2-х стругальных станках і выконвае норму на 400 проц. Фото А. Н. Россылава (фотохроника БЕЛТА).

Паведамленне Дзяржплана СССР

Па даных Цэнтральнага Упраўлення Народна-Гаспадарчага Учота Дзяржплана СССР прадуцыя прамысловых наркаматаў за студзень—верасень 1939 года вырастае ў параўнанні са студзенем—вераснем 1938 г. у наступных размерах:

Студзень—верасень 1939 г.	Студзень—верасень 1938 г.	Студзень—верасень 1939 г.	Студзень—верасень 1938 г.
58768,0	67947,6	115,6	
У тым ліку:			
Наркамат машына-будаўнічай і абароннай прамысловасці СССР (НЕМТ, НПОМ, НЕСМ, НКАП, НВБ, НКБ, НКОС)	15915,1	20554,4	129,2
Народны Камісарыят Паліўнай прамысловасці СССР	3748,9	4001,4	106,7
Народны Камісарыят электрастаній і электрапрамысловасці СССР	2787,5	3058,3	109,7
Народны Камісарыят Чорнай металургіі СССР	3964,2	4105,5	103,6
Народны Камісарыят Каларовай металургіі СССР	1042,0	1188,7	114,1
Народны Камісарыят Хімічнай прамысловасці СССР	2830,3	3301,4	116,6
Народны Камісарыят прамысловасці будаўнічых матэрыялаў СССР	1140,1	1226,8	107,6
Народны Камісарыят Лёснай прамысловасці СССР	2161,1	2267,1	104,9
Народны Камісарыят Тэкстыльнай прамысловасці СССР	6510,4	7189,2	110,4
Народны Камісарыят лёгкай прамысловасці СССР	5193,1	5643,8	108,7
Народны Камісарыят харчовай прамысловасці СССР	7053,6	7889,9	111,9
Народны Камісарыят мясной і малочнай прамысловасці СССР	2572,2	2983,6	116,0
Народны Камісарыят рыбнай прамысловасці СССР	647,6	733,0	113,2
Народны Камісарыят загатоўак СССР	1421,5	1745,9	122,8
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці СССР	1146,1	1329,4	116,0
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці УССР	442,8	509,3	115,0
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці БССР	90,6	106,2	117,2
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Азербайджанскай ССР	16,7	19,5	116,2
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Грузінскай ССР	36,2	40,9	112,9
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Армянскай ССР*	5,1	6,0	118,1
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Узбекскай ССР	19,4	20,1	103,7
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Туркменскай ССР	7,1	8,6	121,3
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Таджыкскай ССР	2,0	2,3	117,8
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Казахскай ССР	13,0	14,5	111,6
Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці Кіргіскай ССР	1,4	1,8	131,5

*) Даная за 8 м-цаў. Усе прамысловыя наркаматы без выключэння за студзень—верасень 1939 г. павялічылі выпуск прамысловай прадукцыі ў параўнанні з студзенем—вераснем 1938 г.

Прэзідэнт Эстоніі адобрыў работу савецка-эстонскай змешанай ваеннай камісіі

ТАЛІН, 13 кастрычніка. (ТАСС). Прэзідэнт Эстонскай рэспублікі зобым загадам адобрыў працаваць ваеннай змешанай камісіі Савецкага Саюза і Эстоніі па правядзенню ў жыццё пакта аб узаемадапамозе.

СУСТРЭЧА ІНТЭЛІГЕНЦЫІ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ З ІНТЭЛІГЕНЦЫЯІ БЕЛАСТОКА

БЕЛАСТОК. 13 кастрычніка. (Па тэлефону). Вялікую цікавасць да квінцёвай культуры брацкага народа, да Савецкай Беларусі праяўляюць працоўныя Заходняй Беларусі. Тут добра вядуць аб беларускіх народных пяснях Янку Купала і Якубу Коласа. Іх вольныя песні праз пагранічныя слупы і панскую пэнзур даходзілі да прыгледаных народаў Заходняй Беларусі. І папер, калі няма больш пагранічных слупоў, калі магучая Чырвоная Армія, выкапваючы волю свайго народа, вызваліла працоўных Заходняй Беларусі ад ярма польскіх паноў і капіталістаў, зым па-навому гучаць гэтыя песні на вызваленнай зямлі.

12 кастрычніка ў самым вялікім театры горада «Аполон» адбыўся вечар сустрэчы інтэлігенцыі Савецкай Беларусі з інтэлігенцыяй Беларускага.

На вечар прыйшлі настаўнікі, урачы, мастакі, арганісты, пісьменнікі горада. У прэдуме — народныя пазы БССР — ордэнамі Янка Купала і Якуб Колас, пісьменнікі: ордэнамі Змітрок Бядуля, М. Клімковіч, кампазітары Аладаў і Шчарлоў, мастак-архатэктар тав. Алтуф'еў, рускія савецкія пісьменнікі Леў Нікулін і Г. Рышлін, мясцовы настаўнік тав. Маша Вішкі, малады рабочы г. Беларуска, дубнінскі паэт тав. Вурштэйн і інш.

Адкрываючы вечар сустрэчы, прадстаўніцтва часовага Упраўлення горада тав. Гершман гаворыць аб роўнасці сацыяльна-стэчнай культуры Савецкай Беларусі.

Аб вядомым, шчаслівым жыцці савецкай інтэлігенцыі пад сціпым Сталінскай Канструкцыі, аб развіцці беларускай літаратуры красачна расказаваў пісьменнік М. Клімковіч, аб росквіце музыкальнага мастацтва гаворыць кампазітар тав. Шчарлоў. Мастак тав. Алтуф'еў гаворыць аб жыцці і рабоце савецкіх мастакоў, аб іх блізкасці да нас, да іх, партыі большыкоў і вялікага Сталіна.

— Для кожнага інтэлігента, — гаворыць тав. Алтуф'еў, — няма больш пачатнага абавязку, як працаваць для народа і часна служыць народу. Гэтыя словы сустракаюцца аптымістамі ўсёго зала.

Надзвычайна шэла сустрэча інтэлігенцыі Беларускага народнага пазы Савецкай Беларусі Якуба Коласа і Янку Купала Якуб Колас пасля кароткай вывазнай прамоў прачытаў свой верш «Сваімі нароў». Янка Купала прачытаў верш «На захадне-беларускіх матыях». Выступленні пазы не раз перафарміравалі бурнымі аплашчэннямі ўсё зала.

З ягонкі прамовай выступілі на вечары тав. Вядула, Аляксандра, Нікулін, Рышлін, паэт Вурштэйн, мясцовы мастак Краеўскі, настаўнік Маша Вішкі і Урач Кю.

Суровым абвінавачаннем на адрасу Беларускага ўрада прагучала прамо-

ва блыта палітэканяленага, нядаўна выгнанага з турмы, сялянкіна Сяргея Прыткіга.

— Я не інжынер, не настаўнік, не ўрач, — гаворыць тав. Прыткігі, — і таму, што я не хачу быць ім, а таму, што для нас, працоўных, былі зачыненыя дзверы ў ініцыятыўныя выбары.



Заходняя Беларусь. 2 кастрычніка ў дзень Савецкай Беларускага павета сяліне прыступілі да раздзелу зямель былого польскага князя Любамірскага. Першым атрымаў зямлю селянін-белыя Сіман, Аляксандраўні Савітца. На здымку: старшыня савецкага камітэта П. С. Тышынскі (у цэнтры) вітае селяніна Савітца (справа) з атрыманнем зямлі.

Фота В. Фішман і Д. Чарнога. Фоталагічны ТАСО.

менні гаворыць тав. Прыткігі, — і таму, што для нас, працоўных, былі зачыненыя дзверы ў ініцыятыўныя выбары. У панскіх Польшчы маглі вучыцца толькі дзеці памешчыкаў і капіталістаў.

Вечар сустрэчы прадстаўнікоў інтэлігенцыі Савецкай Беларусі з інтэлігенцыяй Беларускага выліўся ў магучую імантарашчы дружбы народаў Заходняй Беларусі з савецкімі нароўмі. Інтэлігенцыя Беларускага заявіла, што яна акажа самую актыўную дапамогу часоваму Упраўленню ў правядзенні выбараў у Нароўнае (Напцянальняне) Сабранне. Калі будзе аб'яднана ад зачыненых вечара, зала заспявае «Інтэрнацыяналь».

У заключэнне ўзельнікі вечара з вялікай цікавасцю прагледзілі савецкі кінофільм «Мы з Бранштанга».

С. НАЗНАЧЭУ.

ДЗЕЙНА РЫХТУЮЦЦА ДА ВЫБАРАЎ

ПІНСК. (Па тэлефону). Шырока разгарнулася падрыхтоўка да выбараў у Нароўнае (Напцянальняне) Сабранне Заходняй Беларусі ў г. Пінску. На ўсіх фабрыках, заводах і ўстановах горада праводзіцца многалюдныя школы і мітынгі, прысвечаныя выбарам. Працоўныя жыцця цікавіцца парадкам арганізацыі выбараў, вывучаюць Палажэнне аб выбарах.

Часовае ўпраўленне горада вылучыла 20 агітатароў з ліку камуністаў, палітработнікаў гарнізона, якія ўжо пазгарнулі агітатарна-масавую работу сарод насельніцтва.

У горадзе створана 8 выбарчых акруг і 40 выбарчых участкаў. Пачаў разгортвацца дзейная работа па складанню спіскаў выбаршчыкаў. Часовае ўпраўленне прызначыла 40 чалавек — рабочых і працоўных інтэлігенцыі для выканання гэтай алкаазнай залчы.

Пры часовым ўпраўленні прапушч агітатары, якія раз'язджаюць па гораду і пашветы.

З вялікім уздымам рыхтуецца да выбараў вёска. Па ўсіх валасцях права-

дзяцца школы сялян. Сяліне адналюдна заўважыць, што яны хочунь мець такую ўладу, якая забяспечыць працоўным шчаслівае і радаснае жыццё, што яны пойдунь па шляху вялікага савецкага народа.

Селянін вёскі Пагост Загароўскай воласці Гарковіч Якаў сказаў:

— 20 год мы чакалі свайго вызвалення ад гнёту капіталістаў і памешчыкаў. Пачаў настаў гэты радасны час. Народ выбера сваю ўладу, без памешчыкаў і капіталістаў. Мы патрабуем уваходжання Заходняй Беларусі ў састаў БССР.

Сяліне ад сходах заўважыць, што яны пачынуць у Нароўнае (Напцянальняне) Сабранне часных, аднаных справах народа дэпутатаў, якія выкажунь іх наказ аб стварэнні Савецкай ўлады.

У радзе валасцей створаны выбарчыя акругі і ў Пінскувай воласці створаны дзве выбарчых акругі і 17 выбарчых участкаў. Прызначыта да работы ў выбарчых камісіі 200 чалавек з сельскага актыва.

Б. ЗЕЛІНСОН.

ПАЛЯПШАЕЦЦА ДОБРАБЫТ ПРАЦОЎНЫХ ЗАХОДНЯІ БЕЛАРУСІ

МАЛАДЗЕЧНА. 13 кастрычніка. З халёвкі вёсак халёвкі сяліне ў павятовым горадзе халёвкі дапамогі. У аўтасітарных халёвкі умовах прыходзілася ўрачу рабыць складаныя аперацыі, прымаць ролы. Ва ўсім Маладзечанскім павеце не было ніводнага раздзельнага дома, лачыбнага пункта.

З першых-жа дзён работы часовае ўпраўленне занялася палатэжываннем справы аховы здароўя працоўных. Створана 8 амбулаторных і лачыбных пунктаў у валасцях. Тулы накіраваны па работу 40 беспрацоўных урачоў і медыцынскіх сястрыц. 2 большыя на 20 ложкаў кожная адкрываюцца ў мястэчках Красна і Раданшчына. 12 кастрычніка ў Маладзечна пры большымі адкрыўся першы раздзельны дом на 30 ложкаў. Ва ўсіх лачыбных установах лачыне рабочых, сяліне і інтэлігенцыі бесплатна.

У горадзе наладжан нармальны гандаль прамысловымі і бакалейнымі таварами, прадметамі першай неабходнасці.

ДЗЕНЬ У ЧАСОВЫМ УПРАЎЛЕННІ

БАРАНАВІЧЫ. (Па тэлефону). У былым старостве г. Баранавіч азнаўдзілася часовае ўпраўленне. Сяды штодзённа прыходзіць сотні працэнтаў савецкіх і рабочых камітэтаў. Яны звартаюцца сюды па розных пытаннях. Сяліне прыязджаюць з далёкіх вёсак, каб атрымаць парадку або вырашыць розныя пытанні, узнішныя ў працесе работы савецкіх камітэтаў.

Вось прыйшоў у часовае ўпраўленне старшыня савецкага камітэта вёскі Рудні Ястребінскай воласці тав. Якімчык. Ён расказавае, што ў іх вёска два скляды дошак, прызначаны на рамонт дамоў бегнякоў. Адначасова ён цікавіцца, як забяспечыць сялян на зіму дровамі. Старшыня камітэта вёскі Мізюцкага гэтай-жа воласці Павел Базіс прасіць дапамагчы агкрыць у вёсцы беларускую школу.

— У нас, — гаворыць тав. Казёл, — ёсць школьнае памешканне на 50 лачыц, але няма настаўнікаў.

Старшыня савецкага камітэта вёскі Даманава Дабрамыскай воласці Іван Райко запытае старшыню часовага ўпраўлення тав. Касцюка, як арганізаваць лепш ахову масамсі, забараніў у памешчыкаў, як забяспечыць сялян дрывамі.

Члены камітэта вёскі Волна Міхаіл Іван і Федар Налівайка высвятляюць, зэе можна дастаць медыкаменты, расказваюць

аб тым, як яны разлілі 20 батракам былого маістэка Селянінава кароў і забеспечылі іх кармамі.

Упершыню ў жыцці прыйшоў у былы памешчанскі староства 76-гадова Максім Мікула ў вёскі Алішчычы Сталінскай воласці. Ён расказавае аб тым, што раней яго, як беглага селяніна, нават і біліка не лапускалі да староства. Просіць аказаць дапамогу ў сканчэнні будаўніцтва ўласнай хаты. Тут-жа дзесяна распараджэнне аб выдачы яму лесаматэрыялу. Старшыня ўпершыню сустраў такіх чужыя, уважлівыя адносіны да яго. І гэты яго ўсхвалявала да сёла.

Суваж пачаў часовым ўпраўленнем і пачынаўся увесь час маістэ. Вось яў дзень пачала работу жаночая гімназія. Настаўнікі гімназіі прыйшлі ў часовае ўпраўленне з прасьбай швейшій папярнічкі па іх работай і дапамагчы ім.

Кожны дзень у часовае ўпраўленне прыходзіць сотні беганіяў. Больш тысячы іх накіраваны на работу.

У горадзе і наведзе шырока разгортвалася будаўніцтва і рамонт дарог. Намечана будаўніцтва 16 школ. Лік беспрацоўных прыкметна змяншаецца.

Кожны дзень з самай раніцы па позняку вечара бурміць жыццё ў часовым ўпраўленні г. Баранавічы. Ва ўсіх пакоях поўна народу.

М. НІКАЛАЙЧАНКА.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПАРТЫЙНЫ АКЦЫ СЛАБА Вывучае гісторыю партыі

Беларускі райком партыі не раз прымаў рэзалюцыі па пытанню пестановаі партыйнай прапаганды ў раёне. Многа гаворыць аб гэтай важнай справе, але...

На даных райкома, з 260 камуністаў раёна — 170 чалавек сістэматычна вывучаюць гісторыю партыі. Ці правільна гэта?

Іздаўна райком партыі правёў параду раёнага партыйнага актыва для абмену вопытам вывучэння гісторыі партыі. На нарадзе высветлілася, што большасць кіруючых работнікаў раёна слаба вывучае Кароткі курс. Член партыі тав. Маршакіп (старшыня РКК) амаль яшчэ не прыступіў да вывучэння «Кароткага курса гісторыі партыі». Калі пытаеш у тав. Маршакіпа, як ён вывучае гісторыю партыі, заўсёды атрымаеш стандартны адказ:

— Вывучаю, але слаба. Не лепш авалодваюць марксізмам-ленінізмам і іншым кіруючыя работнікі раёна. Задачы райфа тав. Мандаль, ён-жа сакратар партыйнай партарганізацыі, таксама не вывучае гісторыю партыі. Не здаўна, што ён слаба разбраецца ў пытаннях міжнароднага і ўнутранага становішча краіны.

З 4-х камуністаў партарганізацыі райфінанзаў не адзін сур'ёзна не вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Слаба прапушч нагавышнем свайго тэарэтычнага ўзроўню і такіх кіруючых работнікаў раёна, як тт. Мазалеўскі, Шайкевіч, Грышанок і іншыя.

Райком партыі і савецкі актыву Беларускага раёна не толькі не паказвае прыклад самастойнай тэарэтычнай вучобы, а нават астае ад рывальных кому-

ністаў. Характэрны факт. У раённым партыі ёсць добрая бібліятэка. Хто-ж ёя карыстаецца? З усеіх кіруючых работнікаў раёна толькі адзін тав. Грышанок з'яўдзіцца чытачом гэтай бібліятэкі і то ён за 1938 год прачытаў адну кнігу: «Ізбраныя стыхі Некрасова», а ў 1939 г., як ён гаворыць, залінуў гэту «сумную» справу.

Чаму-ж не вучыцца раёны партыйны і савецкі актыву Беларускага?

Справа ў тым, што райком партыі зусім слаба кіруе партыйнай прапагандай у раёне. Пачынаючы з жніўня, у раёне правалі толькі адну нараду з вывучэння гісторыі партыі. Райком не сумее арганізізаваць ні адной лекцыі, кансультацыі для таварышч. Калі пытаеш у тав. Маршакіпа, як ён вывучае гісторыю большымі, за апошнія два-тры месяцы бюро райкома партыі не заслухала ні адной партыйнай партарганізацыі, як абстаіць справа з партыйнай прапагандай.

Раёны парткабінет на працягу 6 месяцаў не працуе. Прапагандацкі райком тт. Мазураў, Райнцэ і загадчы райкабінетам тав. Серыкаў не дапамагаюць гаварыць самастойна вывучаючым гісторыю ВКП(б). Напрыклад, у Ізяскавай кандаляцкай групе за цэлы год не пабыў ні адзін прапагандацкі райкома.

Камуністы Беларускага раёна правільна патрабуюць ад райкома партыі рэальнай дапамогі ў авалоданні марксізма-ленініскай тэорыі. Гэту дапамогу ён абавязан сістэматычна аказаваць.

Райком партыі павінен скончыць з «спадзялівай неўмянянн» на такіх вядзешных участку партыйнай работы, як прапаганда марксізма-ленінізма.

А. ДЖЭЛОН.

МАЯ РАБОТА НАД «КАРОТКІМ КУРСАМ ГІСТОРЫІ ВКП(б)»

Хутка ўся наша краіна будзе азначыць гадзінны гістарычны паставы і ЦК ВКП(б) аб станаўленні партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

«Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» стаў для мяне настольнай кнігай. Яна дае майстэрскае, навуковае аб'яўдленне гіпнэага вопыту нашай кмуінісцкай партыі з'яўдзіцца энцыклапедыяй асноўных вёдаў марксізма-ленінізма.

Як я вучыўся «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)»? Спачатку я два разы прачытала гэты курс. Пасля гэтага прыступіла да глыбокага вывучэння і канспектывання кожнага раздзела ў паасобку. Да гэтага часу я ўжо вывучыла і канспектывала 7 раздзелаў. Пры вучэнні кожнага раздзела Кароткага курса адначасова вучыўся «Ляўніныя лекцыі» матэрыялу. Вывучыла такія творы, як «Што такое «спрыяцелі народа» і «Яны ваяунь супроць сацыял-дэмакратыі?», «Што рабыць?», «Крок уперад, да крок назад» і інш. Кнігу Леўна «Матэрыялізм і эмпірыкрытыцызм» пачала вучыць, калі пачыла да чаргвэрага раздзела. Гэта выдатная філа-

савая прапа мне асабліва пажыла таварыш. Я прапавала такім метадом: кожны дзень чытала па некалькі старонак. Незразумелыя словы запісвала ў спікер, а пасля спраўдзілася па слоўніку. Пачаў буду глыбока вучыць гэтую кнігу. Папярэйшая работа мне значна аблягчае засваенне.

Зараз кожны вечар я не менш двух гадзін працую над «Кароткім курсам гісторыі ВКП(б)» і творами «Ляўніныя лекцыі» марксізма-ленінізма з тым, каб скончыць вучэнне ўсёх дванаццаці раздзелаў.

Вялікую карысць у засваенні асобных раздзелаў Кароткага курса мне прынеслі лекцыі, якія я слухала ў Думе партактыва. Але трэба сказаць, што мінекі Дум партактыва не заўсёды арыентавана на перадавых таварышч, якія вучыўся кароткіх іх і паслякароткіх перых гісторыі партыі. Лекцыі у большасці датычыць першых трох раздзелаў. А што рабыць тым, якія пайшлі далёка ўперад? Трэба і гэтым таварышам дапамагчы, арганізаваць для іх кваліфікаваныя лекцыі.

С. Е. МАРОН.

швейная фабрыка «8 сакавіка».

Падрыхтоўка да выбараў у Саветы ў Палескай абласці

МАЗЫР. (Па тэлефону). Нядаўна адбылася парада загадчыкаў аддзелаў прапаганды і агітатрыі, арганізацыйнага аддзела і рэдактараў раённых газет Палескай абласці. Парада абмеркавала пытанне аб падрыхтоўцы да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных і аб станаўленні партыйнай прапаганды ў абласці.

Выступіўшы сакратар абкома КП(б) тав. Дзялоў указаў, што некаторыя райкомы партыі праводзяць вялікую работу па падрыхтоўцы да выбараў у Саветы. Так, напрыклад, Турэўскі райком КП(б)В, апрача вялікай рэзінскай работы і вывучэння выбарчанага закона ў гуртках, сістэматычна праводзіць палітлі і лекцыі па міжнароднаму становішчу.

Парада азначыла, што не ўсе раёны абласці паспяхова рыхтуцца да выбараў. Асабліва дэмна пастаўлена агітатарна-масавая работа ў Жыткавіцкім раёне, дзе

вялікая частка насельніцтва не ахвацана палітэканяі агітатары. У Петрыкаўскім раёне больш 200 агітатароў апра не прымаваны да выбарчых участкаў.

Некаторыя райклеты слаба займаюцца пытаннем падрыхтоўкі да выбараў. Капалеўская газета да верасня змяшчала толькі 4 кареспандэнцыі аб падрыхтоўцы да выбараў у мясцовыя Саветы. Петрыкаўская газета змяшчала толькі 5 заметак па гэтым пытанню.

Асабліва ўвагу звярнуў выступіўшы на нарадзе пачынаючы разгортвання агітатарыі прапаганда.

У канцы нарады выступіў першы сакратар абкома партыі тав. Маркін, які сьпярніў на асабліва важных сучасных зьмяраў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных і задачах партыйных арганізацыі.

А. НАЦМАН.

УНІВЕРСІТЭТ ОРДЭНАНОСНАЙ РЭСПУБЛІКІ

Сёння сотні сяражнік, дзсяткі вышэйшых навуцальных, даследчых у нас устаноў. Маладосці на свеце няма шчаслівейшай. Як у нашых шчаслівых дачок і сям'ю... І даступныя сталі нам Пучкіні і Тейне.

Руставелі і Горкі, Балзак і Галіна. (3 Пьеса беларускага народа вялікаму Сталіну).

У дзень гадзінны вызвалення Савецкай Беларусі ад беларускаў, 11 ліпеня 1921 года, быў арганізаван Беларускім дзяржаўным універсітэтам. То была першая вышэйшая навуцальная ўстанова, рыхтаваная работнікаў медыцынскіх і грамадскіх нав.

Там універсітэт не меў такіх прыгожых і светлых карпусоў, якія ён мае зараз. Вышэйшая навуцальная ўстанова тулілася ў будынках лухойні і жаночай семінарыі, фабрыкі «Вікторыя», у фальнараж Лопшына. Прымаў і розных іншых малых памешчаных. Студэнты займаліся ў цесных, халодных аўдыторыях, зашэвалі лекцыі пасіпелымі думкамі, але заняты наведвалі штодзённа. То былі рабочыя і сяліне, прыйшоўшыя з франтоў грамадзянскай вайны. Іх паслала партыя вучыцца, каб потым несці ў масы здатныя веды. Беларусь, вызваленная ад памешчыкаў і капіталістаў, пры лапамоз рускага народа выходзіла тады на сонечную дарогу доўгага жыцця.

І вось прайшло 18 год. На месцы пуста і разбураная магільняна размясціўся прыгожы універсітэцкі горадок. Прасторыня трохпавярховыя карпусы радуюць сэрцы студэнтаў.

За час свайго існавання універсітэт падрыхтаваў 5.240 высокакваліфіцыраваных навуковых працоўных і выкладчыкаў. Толькі вясной гэтага года універсітэт скончыла 218 студэнтаў. Вялікая культурная армія працуе ў розных кутках нашай Беларусі — выкладчыкамі і інжынерамі, дэпантат і прафесарамі.

Былі пачуныя электрыфікацыя Некрасавіч зараз калыдаць фізічных навук і рыхтуецца да лекцыйнага тэарэты. Ён не пакладаючы руку, працуе над фізічнымі праблемамі, прымаючы іх да народнай

гаспадаркі. У яго актыве 10 навуковых прац, якія атрымаў самую высокую апянку. Выхаваны універсітэтам Філарэў, Сагаловіч, Ваўчок, Букевіч, Кавалёў, Дуднінскі і інш. прапушч у вышэйшых навуцальных установах, маюць званне дэпантат і кандыдатаў навук.

Зараз на універсітэце вучацца 1293 студэнты. Гэта — дзеці рабочых, калгаснікаў і савецкай інтэлігенцыі. Зранку дзвучыцца і хлопцы шумнымі гукамі спяшаюцца на залаткі. Вось ідзе стобліная высокая дзвучына ў сінім берэзе. Прозвішча яе — Маруся Казлова. Дачка калгасніка з вёскі Пасемновічы Халоніцкага раёна, студэнтка Казлова без адрыву ад вучобы скончыла школу лачычка, а ў мінулым годзе дзіла экзамен на знанне іструктура-пілота. Пілэт Казлова робіла лачыныя палёты, а пачаў сапхатся на лачыны. Побач з ёю бегла калгасніца Маруся Баркоўская, студэнтка-выдатніца геаграфічнага факультэта.

Некалі малалісьменны Атон Бейннеон

імкнуўся аўладнаць майстэрствам тонара. Ён доўга прыгледзіўся да работы і прыняў кабінет. У ім стаць сталы з шклянкімі каўкамі, паў яны сабраны мінералы неграў зямлі. З далёкай поўначы прызвезен шугнігі, а побач стол з амерыканскім дэпалянтам, Балотыя руды Палесся і медзь Каўнада. Тут сапраўднае энцыклапедыя па мінералогіі і геалогіі.

Беларускі дзяржаўны універсітэт здымаючы клопатам партыі і ўрада мае дабрую матэрыяльную базу. Ён размяшчаў у 3-х працторных, абсталяваных навушымі прыладамі, карпусах. Тры музеі, арганізацыя і даследчых батанічных участкаў — вось багацце, якому многія могуць паазнаёміцца. А універсітэцкая бібліятэка мае некалькі сотняў тысяч экзэмпляраў кніг.

У апошні год створана сапраўды выдатная абстаўка для работ малых спецыялістаў. У зборніку «Універсітэцкія дачыткі» надрукавана 17 навуковых прац. Сарод іх — арганічны стаяншага вучо-

ства бэбры з беларускіх рэк, і прысаціцы калючы злікабраз з трапічнай Афрыкі; зубры, мядзведзі і шмат іншых. Экскурсантам паказваюць багату арганізацыю жыўных заморскіх раслін... Тут і калючыя агады, каткусы...

На геаграфічным факультэце ёсць шклянкі каўкамі, паў яны сталы з шклянкімі каўкамі, паў яны сабраны мінералы неграў зямлі. З далёкай поўначы прызвезен шугнігі, а побач стол з амерыканскім дэпалянтам, Балотыя руды Палесся і медзь Каўнада. Тут сапраўднае энцыклапедыя па мінералогіі і геалогіі.

Беларускі дзяржаўны універсітэт здымаючы клопатам партыі і ўрада мае дабрую матэрыяльную базу. Ён размяшчаў у 3-х працторных, абсталяваных навушымі прыладамі, кар

ПАДРЫХОУКА ДА ВЫБАРАУ У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ

У КАЛГАСНЫМ ГУРТКУ

(Запіскі агітара)

Вось ужо больш месяца ў калгасе «Чырвоная рошча» Бружанскага раёна праду гурток на вывучэнню Палажэння аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў...

На чарговыя заняткі я прыехаў некалькі дзён раней звычайнага. Старшыня калгаса і брыгадзір былі яшчэ на полі, жанчыны ж групамі вытасіліся з конкі бульбы і сцяпаліся хутчэй управіцца з хатняй гаспадаркай.

Субота — дзень заняткаў. Усе аб гэтым ведалі, нікому не напамінаючы, я апраўдзіў прама ў праўдлівае калгаса, дзе заўсёды праходзіць і сход і заняткі. Прышлі амаль усе. Некаторыя жанчыны прыходзілі, не паспеўшы нават пераапрацаваць пасяўныя работы на полі, у спячых з'явіліся трактарысты, толькі занятчы не адступілі ад свайго правіла і прышлі аздэтымі на святоточнаму.

Характэрна, што ў ліку першых з'явіліся старыя, якія раней разка наведвалі заняткі. Тараліва, нявернымі шагам уваходзіць у памяшканне дзед Тарас Крывежэй. Зняўшы шапку, ён займае месца бліжэй да стала, бо слух у дзеда стаў слабым.

Праз паўгадзіны памяшканне было перапоўнена, прышло каля 100 чалавек. Ведучы з волі, што ішоў разка каля ўдзеньна праступіла да чарговай тэмы, пра фэліцэ на папулярныя і папулярныя або нават і галіну аб міжнародным становішчы, аб поспехах і гераізме нашых чырвонаармейскіх часцей у Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне, — я заўсёды бару з сабой абшчыны матэрыял на пытанніх бягучай палітыкі, старанна праглядаю ўсе

РАБОТА ДЭПУТАЦКАЙ ГРУПЫ

Днямі сход рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых мінскага станкабудуўнічага заводу імя Кірава заснуаў справазлучаю аб рабоце заводскай дэпутатскай групы.

Старшыня дэпутатскай групы рабочы заводу тав. Уманскі расказаў сваім выбаршчыкам, які дэпутаты выконваюць задачы выбаршчыкаў. Дэпутатска група напамінае ў выкананні праблемнага, уважлівага ўсе дэталі работы заводу. Галоўная ўвага была адана разгортванню стэханаўскага руху, 80 шп. рабочых і работніц заводу з'яўляюцца стэханаўцамі і ўдзяльніцамі. Члены дэпутатскай групы прымаюць актыўны ўдзел у пазнаванні заводу да зямлі. Так, былі расшыраны інструментальны і тэрмічны шхі і т. д.

Вялікую ўвагу ўзяла дэпутатска група абароннай рабоце. Агульным сіламі ўсіх грамадскіх арганізацый заводу дасягнулі значныя зруч у гэтай галіне. Зараз на заводзе налічваецца 800 рабочых — значыцца ПШХА першай і другой ступені, 30 рабочых вывучаюць маташылк і 20—аўтамашыну, 90 чалавек здалі нормы на значок «Варашылаўскі стралок» першай і другой ступені. Завод выхаваў 5 лётчыкаў і 7 парашутыстаў. Няяўна, у часе спарбніцтва заводскага каманда гранатамётчыкаў заняла першае месца па горалі.

З годнасці расказвае дакладчык аб тым, што на заводзе сарод рабочых пунасцо ліквідавана непісьменнасць. Дэпутатска група за завода была цесна звязана з рабочым актывам. Больш 50 актывістаў прымала ўдзел у рабоце групы. Асабліва вялікая работа праведзена на паліаішнішні жыццёва-бытавых умоў рабочы заводу. Пабулавана 5 п'явых дамоў, у якіх жыўць 82 сямействы рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў. Зараз заканчваецца будаўніцтва яшчэ аднаго дома на 16 кватэр. За апош-

ВЯЛІКІ ПАЭТ АСЕЦІНСКАГА НАРОДА

(Да 80-годдзя з дня нараджэння Моста Хетагурова)

15 вострычка — вялікае нацыянальнае свята асецінскага народа. У гэты дзень 80 год назад, у 1859 годзе, нарадзіўся Канстанцін Леуанавіч Хетагурав — выдатны паэт-рэвалюцыянер, асаваальнік асецінскай мастацкай літаратуры і стваральнік асецінскай літаратурнай мовы, таленавіты публіцыст і буйны грамадскі дзеяч.

Усё нялоўце жыццё Хетагурова было паўтам адана свайму рэзіму народу. Уп'ітаным лепшым традыцыі рускай рэвалюцыяна-дэмакратычнай мыслі, Коста быў патрыятам шырокага сацыяльнага пратэста горскіх народных мас супроць самадзяржаўнага ладу, памешчыкаў, буржуазіі. У гэтай, ухваленай пазіі Коста выразілі сапраўдныя мыслі і мары абавадзенай, забітай горскай белатні.

Коста Хетагурав нарадзіўся ў горным сялянскім Нар, размешчаным так, высока ў гарах, што кожны кавалак зручнай зямлі прыходзілася з боем аднапш у скал. Сюды загалі асецін парсыя чыноўнікі. З дзіцячых год наглядзеўся Коста на белнасць, жабытні і цяжкую працу горца, і не толькі наглядзеўся: рана асірапейшы, ён і сам адчуў намаза галечы і гора.

Ужо ў Стэфанавскай гімназіі, дзе Коста вучыўся, прачнулася ў яго гарачае імкненне да літаратуры і жыццёва. У 1881 годзе Хетагурав паступіў у Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. Тут ён старанна вучыўся майстэрства вялікай мастакоў, піна рад самастойных карцін з горскага жыцця. Але ўсе планы Хетагурова нечакана рушылі: яго пазаўляюць нават той маленкай ступені, якую ён атрымаваў. Жывучы ў выключна цяжкіх матэрыяльных умовах, гадаваўся, ён усё ж прабуе закончыць курс акадэміі, але не вытрымаўшы лішняга, у 1885 годзе вяртаецца ў Осеецію.

Годы прабавання ў Стэфанавскай гімназіі і Пецярбургскай акадэміі мастацтваў аказалі магутны ўплыў на фарміраван-

Насустрач XXII гадавіне Кастрычніка

СУМЯШЧЭННЕ ПРАФЕСІЙ НА ТРУБАЛІЦЕЙНЫМ ЗАВОДЗЕ

У цэхах магілёўскага трубаліцэйнага заводу пачалі шырока ўвядзены новыя метады работы — сумяшчэнне прафесій на розных участках вытворчасці.

Вялікая работа ў гэтай галіне праведзена ў ліцейным цэху. Стэханавец тав. Верхугалаў, які раней працаваў ваграншчыкам, зараз адначасова выконвае абавязкі і заліўшчыка труб. Сумяшчаюць таксама на дзве работы фарбавальшчыцы тав. Шарубіна, Макарава і інш. Калі раней на афарбаванні форм і на памазванні фармавацкай зямлі працавалі 4 чалавекі, то зараз гэтую работу выконваюць дзве работніцы, і яны з поспехам з ёй справляюцца.

Стэханаўцы гэтага ж цэха тав. Зайцаў, Бонахаў, Гарані адначасова выконваюць работу на чэпуны анок і з'яўляюцца істатнікамі газавых печав.

СПАРБНІЦТВА ВЫШЫВАЛЬШЧЫЦ

Сярод вышывальшчыц Белмастпрамсаюза шырока разгарнулася перадастрычкінае сацыялістычнае спарбніцтва. 6 арцель — Арпанская, магілёўская імяні Крунскай, Дрысенская і інш., — катэрынава выканалі свае гадавыя заданні.

У сувязі з заклікам краінапролетаріява ў ўсіх арцельх абавязкі сходы, на якіх вышывальшчыцы абавязаліся выдасці план выканання гадавых план і выпусціць адпаведна на 1.600 тысяч рублёў прадукцыю.

Уключыўшыся ў перадастрычкінае сацыялістычнае спарбніцтва, многія члены арцель значна павысілі сваю выпрацоўку. Стэханаўца Віпскай арцель тав. Луконкіна выконвае свае заданне на 200 проц. За ўзруную работу яна ўзнагароджана ўс-

Удзескі леспрамгас выканаў гадавы план

Уключыўшыся ў перадастрычкінае сацыялістычнае спарбніцтва, шырока разгарнуўся стэханаўскі рух, калектыў Удзескага леспрамгаса дабіўся новай вытворчай перамогі. Датырмінова выканана гадавы план лясавызаў на ўсіх асаргументах. Усяго вывезена 167.000 кубаметраў драўніны.

Множацца рады многастаноўнікаў

На рэчышчы чыікавым заводзе «Інтэрнацыянал» шырыцца перадастрычкінае сацыялістычнае спарбніцтва. Перадачы стэханаўцы становяцца на вахту імяні XXII гадавіны Вялікага Кастрычніка, пераходзяць на многастаноўнае абслухванне.

Вінтарэзчык тав. Станімік, які раней працаваў на 15 станках, зараз абслухвае 32 станкі. Са свайой работай ён добра справляецца. Работчыя тав. Лук'янаў, Бабчанкоў, Дзямітравіч перайшлі на абслухванне 10 станкоў кожна. Стэханаўца тав. Буева за адзін месяц аказаўся спецыялістам па іспытваннях і прадуце на 7 станках.

Работчыя, інжынера-тэхнічныя работнікі заводу заключылі паміж сабой сацыялістычныя дагаворы на датырміновае выкананне сваіх месячных вытворчых заданняў.



Да 80-годдзя з дня нараджэння асецінскага рэвалюцыянера, паэта, публіцыста, мастака-самавучкі К. Хетагурова.

стнаў у судак і ў другую з абароннай горскай белатні. Умовы работы Коста былі вельмі перспрыячымі. На яго не замарудзілі абрушыцца яго ворагі — адміністрацыя зб'ясаі, пензары, дваране. Двойчы выслаўлі паэта за пратэст Осееці, яго вершы і артыкулы падарваліся сепіальнай цензуры, зборнік «Ірон Фанілы» («Осецінскае ліра») быў канфіскаван. Усё гэта не аддала энергіі Хетагурова. Толькі хвароба, якая развілася на слабе сістэматычных матэрыяльных лішняга, выведла яго са стэра баваб'іт'ю. Памёр Хетагурав у 1906 годзе.

Шырока і разнастайна была творчая работа Коста. У выдатных рэалістычных карцінах «Дзеці на каменнаці», «Гаранка ідзе за валою», «Табарка» і інш., ён галенавіта адлюстраваў жыццё і быт Осееці і Каўказа. Іто камедыя «Дуна» і зараз карыстаецца велізарным поспехам і любімоў ў гледаца.

Публіцыстычная выступленні Коста адыраў вялікую ролю ў аслабленні той непапулярнай варажэсці, якую раснавальвалі царскія чыноўнікі на Каўказе. Вельмі многа для асецін працаў Коста і як перадачы твораў Прушкіна і Крышова. Але самым каштоўным ў спадчыне Коста з'яўляецца яго яркае, адзначанае друквам буйнейшае дэраваіне, паэтычна твораць.

Коста пісаў на рускай і асецінскай мовах. Ён высока паніў і паважаў рускую літаратуру і любіў рускую мову. Амаць усё яго лірыка напісана на рускай мове, таксама, як і вялікія анічныя творы «Фаніла», «Плалучная скала», «Каму жывецца веседа» і інш. Сваё шлоўнае даваанне ён вымаўляў на рускай класічнай пазіі і багатай асецінскай усеннай народнай творчасці.

РЫХТУЕМСЯ ДА СЕЛЬСКАГА СПАРБНІЦТВА ВЫСТАУКІ 1940 ГОДА

Наш калгас славіцца высокімі ўраджаімі бульбы. Спраўдана барацьба за ўраджай пачалася ў нашым калгасе ў 1936 годзе. Да таго часу я многа чытаў у газетках аб ураджахах, якія атрымалі тэраі буратных палёў Марыя Дзясчэнка і яе падругі, аб выдатным рэкордзе Стэханава. Я паставіў перад сабой задачу — уключыцца ў гэты выдатны брэх і паказаць узоры стэханаўскай работы. Арганізаваў я азяно, вызначылі мне 4 гектары паў бульбы. Восенню падлічылі і аказалася, што мы атрымалі небылага высокі ўраджай.

Мой прыклад хатніў усіх калгаснікаў нашай сельскагаспадарчай арцель. Мы рашылі змагацца за высокі ўраджай не толькі на асобных участках, але і на ўсім калгасе. Я быў удзельнікам аднаго з ўсё пасевы бульбы. У мяне быў ужо в'прук. У 1937 г. мы забавічылі ўраджай бульбы на ўсяму калгасе на плошчы 22 гектараў па 209 цэнтнераў з гектара. У 1938 годзе — 212 цэнтнераў. У гэтым годзе сярэдня ўраджай бульбы на плошчы 30 гектараў аказаўся 300 цэнтнераў з гектара. Гэта — 1800 пулоў, на асобных участках мы атрымалі больш 2.000 пулоў з гектара. Гэта — выдатны ўраджай, аб якім адначасовіні лігалі і марыць не мог.

Хачу кратака расказаць аб тэй агра-тэхніцы, якая забавічыла нам такі ўраджай. На асобных, больш засмечаных участках зямлі мы адыраж-пашы ўборкі жыта праводзілі луннавіне, а пазней — глыбокае зяблевае ворыва. Пад зяблевае ворыва ўносілі на 3 цэнтнеры асафарбаванай мукі. Ранней вясной мы ўносілі сушэр-афафату па 2 цэнтнеры на гектар. Пасля гэтага плошча барануецца, а праз некалькі дзён уносіцца сумесь тэрму, гною і дэкалі і заворавуецца паў пуг.

Апрача гэтага мы ўносілі у глебу калійную соль з разліку на 2 цэнтнеры на гектар. Бульбу мы садзім паў маркер, ад глыбінцы паміж радкамі 70 сантыметраў, а ў радку — 40 сантыметраў.

Насаджана пад маркер бульба прыкрыта глебай агулінікамі на 9—10 сантыметраў. Атрымае бульбу для пасеву прыкладна ў 50—70 грам кожнага клубні. Садзім сарты «Вольгман», «Юбель» і «Ранняя роза».

Пілер мы ўвозім высокаўраджайныя сталовы сорт бульбы «Дорх». Праз 12 дзён пасля пасеву мы праводзім баранаванне бульбы ў два сладзі. Пры паўтэні ўходаў праводзім першае апаўненне і баранаванне ў адзін слад. Прыкладна дзён 10 пасля гэтага праводзім другое апаўненне, матыжванне і адыраж-пашы бульбы. Перад пшыненнем праводзіцца трэцяе апаўненне з дэталвай апраўкай і матыжваннем, адначасова знішчаем пугазале.

Гэта толькі некаторыя важнейшыя агра-тэхнічныя мерапрыемствы, якія забавічылі нам высокі ўраджай бульбы. Асабліва вялікае значэнне мае ўносіненне разам з мінеральнымі ўгнаеннямі і гноем горфа-акадэмічнага кампастаў.

1.800—2.000 пулоў бульбы з гектара — не драны ўраджай, але гэта не можа быць прызвалам, бо калгас — гэта тэкая сістэма гаспадаркі, якая можа забавічыць казачна высокі ўраджай. Я

абавязваюся ў будучым годзе забавічыць сярэдня ўраджай бульбы на ўсяму калгасе ў 3.000 пулоў з гектара. Гэта зусім рэальная задача. Такія ўраджай мы атрымалі на асобных участках, а ў будучым годзе мы павінны яго атрымаць на ўсё 30 гектарах.

Ужо дзешер мы практычна змагаемся за азышчыванне гэтай задачы. Пашчу пад бульбу падлілі пад зяблева. Зяблевае ворыва ў нас глыбокае, яно дасягае 20 сантыметраў. Падрыхтавалі мы высокакачэсныя пасевныя матэрыялы сарту «Дорх» і «Вольгман». Абаважкова будзем саджаць цэлымі (не разарэзанымі) клубні. Ужо папер праводзім заагатувоу горфа-акадэмічнага кампастаў.

У нашай краіне праца з'яўляецца спавай часці, добрасці і гераіства. Партыя і ўрад, асабіта таварыш Сталін пашылі і кіраваўца аб кожным стэханаўцу адыраж-пашы яго пачотам. У пачатку гэтага года сепіцы ўрад ўзнагародзіў мяне медалю «За трудовое отличие». Гэта яшчэ больш нахлінае мяне на стэханаўскую работу.

На працягу 5 дзён я быў у Маскве, вивучаў багачыны стэханаўскі вошты, які прадставіў на Усеаюнаў сельскагаспадарчай выстаўкі. Выстаўка дала мне вельмі многа. Прыехаўшы дамоу, я памарына расказаў калгаснікам аб усім тым, што бачыў. Мы былі завядаўцамі ўдзельнікамі выстаўкі па ўраджаю бульбы. Я воль калгаснікі рашылі заваяваць права ўдзельнічаць у выстаўцы 1940 года па ўсё культурнае. Ужо ў гэтым годзе мы заваявалі сярэдня ўраджай зярнавых на 12 цэнтнераў з гектара. Не можа быць сумніваў, што ў будучым годзе атрымаем больш высокі ўраджай. У калгасе разгарнулася барацьба за права ўдзельнічаць у выстаўцы ў 1940 годзе.

Дзімлі я ўдзельнічаў у рабоце пазачар'говай сесіі Акадэміі навук ВССР. Разам з акадэмікамі, прафесарамі, навуковымі работнікамі і выступіў з трыбуны сесіі, падарына расказаў аб свайой рабоце і аб тым, як я намеран скарыстаць вошты, атрыманы на Усеаюнаў сельскагаспадарчай выстаўкі. Такі пачот прапоўнаму селіцтвам магчым толькі ў нашай в'пскай краіне.

Некаторыя нашы калгаснікі пятаўна былі прызваны ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. На іх доду выпала вялікая часць удзельнічаць у вызваленні нашых адзіночных братаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з-пад іта польскіх панюў. Мы, калгаснікі, з вялікім хваляваннем увесць час сацылі за гераічным праасвааннем нашай слаўнай Чырвонай Арміі. Мы пшчаслівы, уседамыячы, што ніхлі больш польскія паны не будучы зявакшана нашымі адзіночнымі братамі, што прапоўна Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны разам з намі будучы будаваць новае, шчаслівае жыццё пад праменямі Сталінскай Кастрычніцкай.

У гэтыя дні калгаснікі перажываюць вялікую радасць. Работа спарбніца, паспяхова завяршаецца сельскагаспадарчы год XXII гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі мы сустракаем новымі поспехамі.

Мацей Напаніч ШЭРШАНЬ, брыгадзір калгаса «Вольшчыні» Барысаўскага раёна.

СТАХАНАЎЦЫ СОВЕЦКАГА ГАНДЛЮ

З кожным днём растуць і шырацца рады стэханаўцаў савецкага гандлю. Сацыялістычнае спарбніцтва і ўдзяніцтва рылчуае ўсё новых і новых людзей, якія паказваюць узоры большычкіх адносін да працы.

Супыльна стэханаўскім з'яўляецца гадзеткаў работнікаў магазіна № 44 (Ленінская вуліца). Прадаўчыца тав. Е. Е. Кустанаўскі сістэматычна выконвае поому на 140 проц. Яна хутка і культурна абслухвае пакупнікоў. За яе прылаўкам заўсёды чыста, асаргумент

праяраў Коста, як жорсткасць, прагнасць і маральную апусаганасць асецінскага дваранства і царскага чыноўніцтва. У сацыяльнай паэме «Каму жывецца веседа», у «Фаніле», «Кубалі» і іншых творах ён разка і явельна выслаўляў готых жорсткіх ворагаў асецінскага народа.

Глыбокай любобу панікнуты яго вершы, прысвечаныя жышню абавадзенага народа. Ягія задушэўныя слэвы знаходзіў для народа паэты!

Коста нарысаваў палую галерэю тружанікаў, забітых галечы і горам. Вобва маперы («Сіхарга») з'яўляецца сімвалам усёй даравольнай галадаючай Осееці. Зіма, ноч, сніп аул. Толькі ў адной сакі гарыць ачаг. Белая маці супакойнае дзяцей: пакакайце, зварау вам вясчэр; марудна пачынецца час. Але воль, змарыўшыся чыкаанне, дзеці заснулі.

І у ног малюток сплаліх. Обсецінен, сета мать. Пшотка слез горючых. Не можа яго сержаць. Вора кеткіе варышэ... каміні. Кутае жонка гошней.

З жышнем народа было песна спаяна і жыццё самаго паэта. І счасця не анал, но я готэ свабоду, Кстотой я прыпук, как счастем дороб жыт.

Отдаць за миг оліи, который бы народы І муг котанібуць і свабодэ проложатъ. Палітычна пазыія ў Коста выдатна спалучалася з тонкім лірызмам, велічынна патрыятычнае тема — з усхваляваннем усепрынятым штодзённым жыццём... Ён любіў свае родныя горы, агулаў і краснае і суровае жыццё і вясняваў яго з глыбокай пшасраінасцю. Вершы аб дзетях, аб прыродзе, зверах, спалучаўшы найбуйную форму з глыбіней зместу, вельмі добра раскрываюць перад чытачом атымаў і жышнеспыважкую сілу пазыі Коста.

Пасля перамогі Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі пэні Коста сталі народным зяблечкам свабоднай Осееці. У нашы голы, готы стачынае лужбы народы, яго аніта «Ірон Фанілы» пераказалася на ўсю аніта нацыянальнага мовы, а іна Коста заслужана становіцца ў рады іён буйнейшых майстэраў сацыялістычнай культуры Савецкага Саюза.

А. МАЛІНКІН, А. АСТАПЕНКА.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе сельскагаспадарчых работ і ўвадзенні правільных севабаротаў у налгасах па раёнах і абласцях БССР на 10 кастрычніка 1939 г. (у процантах та плана):

Вобласці і раёны	Масавыя асяродкі і гаспадарствы	Палітва ліну на сямейнасць	Палітва асобна	Выкашчана буйнага	Закладзена сіносу	Увадзена сенабаротаў
Віцебская обл.	74.0	36.7	17.2	77.6	66.7	29.6
У тым ліку:						
Аршанскі	65.2	45.6	23.8	56.9	74.8	41.0
Асвейскі	92.7	38.1	18.7	94.3	88.2	34.0
Багушэўскі	78.3	33.7	20.1	76.8	73.8	56.2
Бешанковіцкі	73.4	44.6	15.0	77.3	68.4	13.9
Ветрыцкі	67.1	18.9	14.6	93.7	54.2	13.2
Віцебскі	75.2	68.8	20.6	75.8	62.5	21.8
Гарадзкі	85.5	40.2	15.0	67.6	104.7	38.0
Дрысенскі	81.5	14.5	23.6	97.0	50.7	37.5
Дубровенскі	69.8	50.2	14.9	80.5	66.1	35.1
Дзельскі	83.6	45.8	9.2	77.4	61.5	33.3
Ленінскі	61.2	32.3	13.3	76.3	51.8	33.4
Мухаўскі	85.4	13.8	14.7	83.4	76.9	20.0
Палацкі	73.3	42.0	14.4	96.1	17.4	21.4
Расонскі	91.7	12.0	16.9	93.7	54.1	20.8
Сенненскі	56.4	33.1	19.8	73.4	93.5	19.0
Сіроцкі	73.4	40.4	9.8	95.9	96.0	2.7
Суражскі	66.3	23.2	10.3	94.3	44.9	8.3
Талачынскі	71.5	48.0	23.3	75.7	80.6	27.8
Ушацкі	81.3	38.8	16.1	95.7	59.4	52.7
Чашніцкі	76.7	55.2	24.3	86.0	70.1	73.5
Гомельская обл.	81.7	74.1	19.2	72.7	55.5	39.2
У тым ліку:						
Буда-Кашалёўскі	76.5	51.7	12.2	58.2	22.9	27.4
Веткаўскі	89.0	95.1	16.5	90.8	87.8	48.0
Вялейскі	81.6	50.6	22.3	71.0	37.6	43.2
Добрушскі	98.8	59.2	16.9	75.3	71.1	61.0
Жабінскі	79.1	82.5	32.6	60.0	46.2	47.5
Жыравіцкі	75.3	75.7	20.5	87.6	75.6	53.1
Журмаўскі	85.6	76.6	30.0	78.0	71.6	43.3
Лёўскі	91.6	100.0	22.8	82.9	64.9	47.3
Рагачоўскі	73.0	96.1	20.4	61.8	59.3	30.6
Роснаўскі	76.1	45.0	17.9	66.4	33.2	61.1
Спайнавіцкі	90.9	89.1	12.5	83.5	67.2	44.4
Увар'яўскі	82.0	78.8	15.4	71.8	54.8	37.0
Пераз'юскі	85.7	51.6	10.1	72.8	47.9	35.7
Чарэцкі	74.7	100.0	23.7	74.1	64.6	35.3
Стрэлінскі	79.2	58.0	17.5	54.9	33.6	27.2
Магілёўская обл.	73.3	55.7	22.2	65.1	51.6	46.9
У тым ліку:						
Асіповіцкі	67.1	22.1	47.4	44.9	68.5	55.6
Бабруўскі	72.0	83.0	36.3	66.0	50.7	76.0
Бялыніцкі	99.8	93.8	36.8	79.6	75.8	46.1
Бярэзінскі	83.4	91.9	24.6	77.0	41.3	34.7
Быхаўскі	70.7	77.3	12.5	61.5	23.7	37.0
Горакі	86.0	57.8	33.4	81.9	74.7	46.2
Дрыбінскі	92.3	67.0	17.2	55.5	56.6	60.0
Кастаўніцкі	76.0	93.2	20.3	53.1	70.6	65.0
Кліцкі	70.1	100.0	25.7	56.4	41.1	54.2
Клімавіцкі	75.8	62.9	32.5	74.0	21.2	23.9
Клячэўскі	61.8	81.7	15.6	58.5	25.5	35.0
Кружыцкі	70.5	36.3	16.1	74.4	91.0	37.2
Кобяўскі	61.8	10.0	21.5	58.9	59.9	64.4
Кружыцкі	74.3	47.7	18.2	64.5	18.9	32.3
Магілёўскі	57.2	20.2	10.4	55.6	59.2	41.8
Менскі	88.0	100.0	42.7	94.6	52.2	31.6
Хойніцкі	79.9	86.5	17.4	76.7	51.6	63.1
Чавускі	58.2	50.7	7.8	61.9	42.1	30.8
Чарніўскі	72.0	60.9	6.5	53.5	18.2	46.8
Чэрвеньскі	57.7	51.1	30.6	52.9	8.2	36.6
Шклоўскі	63.9	29.5	19.1	70.0	70.2	50.0
Мінская обл.	65.2	66.5	32.5	67.7	63.8	52.6
У тым ліку:						
Барысаўскі	78.9	90.2	31.9	78.3	56.2	74.4
Богатыхіўскі	87.4	46.2	38.7	86.2	81.1	30.8
Граскі	52.7	60.6	31.9	49.2	69.2	103.8
Зьдзецкі	55.3	82.9	28.3	63.0	50.5	21.1
Копыльскі	48.2	87.4	35.5	57.8	77.7	100.0
Кружыцкі	69.1	25.9	15.9	89.1	71.1	35.0
Лагойскі	63.5	80.2	24.0	74.7	53.7	33.3
Лёўскі	67.2	90.8	18.9	59.3	63.0	63.6
Мінскі	49.5	85.4	17.3	65.3	67.0	18.0
Пашчавіцкі	78.1	74.4	22.1	68.9	81.5	38.0
Пухавіцкі	68.1	68.6	32.3	65.3	43.2	75.5
Слуцкі	62.3	80.2	46.0	61.9	82.1	72.0
Смялявіцкі	60.8	70.7	35.4	61.0	81.0	30.3
Рудзінскі	63.6	75.0	26.0	67.5	26.5	60.7
Старароўскі	78.6	98.3	56.2	80.4	29.7	60.0
Старобінскі	65.1	88.8	54.5	63.3	29.0	28.9
Удзельскі	69.8	85.4	82.4	82.3	99.3	63.7
Халопеніцкі	78.1	14.2	10.5	77.7	56.2	25.0
Чэрвеньскі	50.5	68.5	23.0	63.5	34.4	55.5
Чырвонастобільскі	69.7	100.0	45.2	71.6	71.2	62.2
Дзержынскі	69.3	74.4	42.5	62.5	69.2	70.0
Паваяўскі	72.4	90.2	35.4	72.6	59.6	33.1
У тым ліку:						
Брагінскі	65.8	100.0	35.0	84.2	69.4	52.6
Васілевіцкі	79.0	91.8	31.5	73.1	34.7	—
Глуцкі	68.4	60.9	25.0	48.7	34.0	22.2
Даманавіцкі	77.3	100.0	36.1	78.4	68.1	38.4
Ельскі	64.1	81.3	30.6	62.6	33.6	28.6
Жыткавіцкі	88.9	92.1	57.2	86.8	56.2	19.0
Камяніцкі	78.7	100.0	39.7	74.8	56.6	66.6
Кастаўніцкі	63.2	93.6	45.8	76.4	81.7	29.6
Лельчыцкі	82.6	96.3	56.9	73.9	86.8	15.8
Мазыскі	62.1	84.2	25.2	55.7	81.1	65.0
Нараўлянскі	78.1	71.6	26.9	94.2	78.6	13.3
Парыцкі	76.3	92.4	34.7	71.6	64.7	42.8
Петрыкаўскі	60.7	96.4	54.2	72.1	81.7	20.8
Турэцкі	76.7	100.0	69.1	98.3	70.8	25.0
Хойніцкі	80.5	100.0	37.8	81.5	31.8	52.4
Казінскі	78.5	93.8	24.2	59.1	91.5	37.4
Ошмянскі	50.8	73.2	25.1	63.3	25.5	—
Усяля на БССР	72.6	52.2	23.8	70.2	60.2	41.8
Было на 30/IX 1939 г.	69.5	23.5	17.5	43.1	58.3	—

УВАГА: на Асіповіцкім, Грэйскаму, Халопеніцкім і Чэрвеньскаму раёнах — лаяна на 30-IX-1939 г.

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ І АДЗЕЛ ЗЕМЛЕУПАРАДКАВАННЯ НКЗБ.

СХОД АБОРОННАГА АКTYВА

Учора ў памяшканні Дома тэхнікі адбыўся сход абароннага актыва Варшавскага раёна г. Мінска. Сабраўшыся на сход старшыні і члены саветаў пярэдняга асабістага актыва арганізацый заступілі даклад аб выкананні дагавора на спецыяльнае сааборніцтва па абароннай рабоце паміж БССР і Дзяржаўным Усходам. За апошні час у раёне арганізавана 36 новых пярэдняга асабістага актыва арганізацый. Лік членаў асабістага актыва павялічыўся на 3.637 чалавек. На працягу першых і ва ўстановах створана 113 абарончых гурткоў, у якіх займаецца звыш 2.000 чалавек. Аднак, рал пярэдняга асабістага актыва арганізацый (прамапрацоўчы завод імені Молатава і інш) слаба разгарнулі масава-абаронную работу.

Выступалі тт. Глазунко (Палітэхнічны інстытут), Керасоўскі (зарожні-

ПРЫБЫЦЦЕ СОВЕЦКІХ КАРАБЛЁЎ У ТАЛІН

ТАЛІН, 12 кастрычніка. (ТАСС). Паведамленне аб прыбыцці трох савецкіх караблёў у Талін выклікала вялікую цікакасць сярод насельніцтва. Караблі прыбылі на талінскі райд 10 і 11 кастрычніка. За гэтым іх прыходу на прыстані ўжо сабралася публіка і ішлі ажыўленыя разгаворы. Сустрэкаць савецкія мінасоцы вышлі два кацеры: першы з афіцэрам-лейтэнантам Табусам для сувязі, другі — з ваенным аташэ Савецкага Саюза ў Эстоніі тав. Пуканавым і савецкім паўпрадства тав. Бачкаровым. Нарэшце паявіліся тры савецкія караблі. Упершыню — лінейны «Мінск», на якім знаходзіцца камандзір атрада — капітан першага ранга тав. Птохаў і камандзір тав. Пятроў. За лінейным ішлі мінасоцы «Горы» і «Сметанін». Афіцэр-лейтэнант Табус указаў месца стаянкі для мінасоцаў у талінскім райдзе. Пры прыходзе на райд лінейны ішлі падняць нацыянальны сцяг Эстоніі і зрабіў салют напы, даўшы 21 выстрал з гарматы. Пры гэтым камандзір савецкіх мінасоцаў, апануты ў параную форму, былі выстрэны ва фронт. Аказаны салют дала талінская берагавая батарэя.

Каля 6 гадзін савецкія кацеры з камандзірам атрада т. Птохавым прыбылі к берагу. Публіка пельма сустрэла савецкіх камандзіраў і праводзіла іх да аўтамабіля.

Савецкая ваенная дэлегацыя ў Рыге

РЫГА, 13 кастрычніка. (ТАСС). Сёння, у 8 гадзін 45 мінут раніцай па мясцоваму часу ў Рыгу спецыяльным поездам прыбыла з Таліна савецкая ваенная дэлегацыя на чале з флагманам флота другога ранга тав. Іскавым. На вазкале дэлегацыя была сустрэта супрацоўнікамі Паўпрадства СССР на чале з паверамым у справах СССР у Латвіі тав. Чычэвым і прадстаўнікамі штаба латвійскай арміі на чале з старшынёй ваеннай камісіі генералам Гартманісам.

Выступленне латвійскага прэзідэнта Ульяніса

РЫГА, 12 кастрычніка. (ТАСС). Сёння з першай гадзіне дна выступіў на радыё з прамовай прэзідэнт Латвійскай рэспублікі Ульяніс. Вялікую частку прамовы прэзідэнт прысвяціў абстаноўцы ўвогуле ўвогуле Еўропе, зрабіўшы галоўным ўвогуле дагавор аб узаемадапамозе паміж Латвіяй і СССР і на яго значэнне для Латвіі. Прэзідэнт гаварыў аб тым, што Латвія не змагла аставіцца ў баку ад разгарнуўшыхся за апошні час падзей ва Усходняй Еўропе, зрабіўшы галоўным ўвогуле дагавор аб узаемадапамозе паміж Латвіяй і СССР і на яго значэнне для Латвіі. Прэзідэнт гаварыў аб тым, што Латвія не змагла аставіцца ў баку ад разгарнуўшыхся за апошні час падзей ва Усходняй Еўропе, зрабіўшы галоўным ўвогуле дагавор аб узаемадапамозе паміж Латвіяй і СССР і на яго значэнне для Латвіі.

Выступленне прэзідэнта Літвы Сметоны

КАУНАС, 12 кастрычніка. (ТАСС). Учора перад дэманстрантамі выступіў з прамовай прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Сметона, які сказаў:

«У рэзультата дагаворанасці з дружэствам нам вялікім Савецкім Саюзам мы атрымалі Вільню і Віленскую абласць». Падкрэсліўшы, што адносіны Літвы з Савецкім Саюзам былі заўсёды дружэствавымі і што гэта лужба ў далейшым лічыць больш умацешча, Сметона сказаў: «Паўрацкім гэтаму з'яўляюцца агульныя межы з вялікім сусветам, які ў выпадку неабходнасці мы будзем сумесна абараняць».

Прэзідэнт падкрэсліў, што «атрыманне Вільня з'яўляецца вялікай радасцю для літоўскага народа».

Састаў новага эстонскага ўрада

ТАЛІН, 12 кастрычніка. (ТАСС). У сувязі з тым, што эстонскі ўрад на чале з прэм'ер-міністрам Эйнала падаў у адстаўку, прэзідэнт дараўчы сфарміраваў састаў урада прафесара Улуотэ — старшыні дзяржаўнай думы. Сёння, 12 кастрычніка, прафесар Ю. Улуотэ прадставіў для зацверджання наступны састаў урада, які і быў зацверджан прэзідэнтам: 1) прэм'ер-міністр прафесар Улуотэ, 2) Міністр замежных спраў — прафесар А. Шійн (прафесар тартускага ўніверсітэта), 3) ваенны міністр П. Рак (былы начальнік генеральнага штаба эстонскай арміі), 4) міністр уснутранніх спраў А. Юрмян, 5) міністр асветы П. Боерман (ректар талінскага тэхнічнага ўніверсітэта). Астатнія 6 міністэраў ўзначальваюцца ранейшымі міністрамі. У саставе кабінета міністраў 11 чалавек.

Водгукі на савецка-літоўскі пакт

ТАЛІН, 12 кастрычніка. (ТАСС). Савецка-літоўскі пакт аб узаемадапамозе раментыруецца тут, як доказ паспяхоўнага правядзення Савецкім Саюзам палітыкі абароны міру і інтэрасаў усёй нацыі. Эстонскія газеты публікуюць сёння гэты пакт і перадаюць артыкул «Правы» пад загалоўкам: «Савецкі Саюз стварае жалезны пояс абароны балтыйскіх краін». Газеты асабліва выдзяляюць значэнне перадачы Вільня Літве.

Фінляндія

ХЕЛЬСІНГІ, 12 кастрычніка. (ТАСС). Паведамляючы аб паспяхоўным завяршэнні савецка-літоўскага перагавораў, сённяшнія фінляндскія газеты палкам прыводзяць палісію ў Маскве гэты пакт. У загалоўках газет «Савецкі сацыялізм» і «Правы» пад загалоўкам: «Літва залавана перадачай Вільня». Газета «Хельсінгін самота» друкуе інфармацыю пад загалоўкамі: «Святая ў Літве», «Дэманстрацыя перад будынкам Савецкай місіі».

Заява літоўскага пісьменніка

КАУНАС, 12 кастрычніка. (ТАСС). Вялікім літоўскім пісьменнікам Пятрас Цвірка перадаў карэспандэнту ТАСС наступную заяву:

«Горад Вільня перадад Літве. Грабежніцкі акт захвату літоўскай сталіцы, зроблены 19 год таму назад генераламі панскай Польшчы, пачаў сканваць. Савецкі ўрад зразуўчы спадзяванні літоўскага народа. І на гэты раз СССР паказаў сабе сапраўдным абаронцам і накіраваным на наш народ. Увесь літоўскі народ радзецца на перадачы Вільня Літве і асабліва пакту аб узаемадапамозе паміж СССР і Літвой. Мы пачае ведаем, што за нашымі плячамі стаяць магучы Савецкі Саюз і што ўмывы для нашай мірнай працы забяспечаны».

Перадачы літоўскага пісьменніка, ад імя якіх я гавару, выражае глыбокую ўдзячнасць Савецкаму Саюзу і яго прадстаўніку — вялікаму Сталіну, Молатаву, Варашылаву.

Перад тварам новых гістарычных падзей у літоўскім народзе мацнее надзея на лепшае, больш справядлівае жыцц